

ВЫХОЎВАЕМ ПАТРЫЁТАЎ

На працягу 10 гадоў на педагагічным факультэце нашай альма-матар працуе музей гісторыі педагагічнага факультэта. Яго наведваюць не толькі студэнты і выкладчыкі, але і навучэнцы Аршанскага і Полацкага каледжаў, вучні агульнаадукацыйных сярэдніх школ горада Віцебска і вобласці, прадстаўнікі Маскоўскага дзяржаўнага абласнога ўніверсітэта і Наўгародскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Яраслава Мудрага, туркменскія і кітайскія студэнты, слухачы Інстытута павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў нашай ВНУ, бацькі студэнтаў.

Асабліва напружана музей працуе ў пачатку навучальнага года, калі адчыняе свае дзверы для першакурснікаў. Тут хлопцы і дзяўчаты могуць даведацца пра гісторыю адкрыцця, станаўлення і развіцця факультэта, завочна пазнаёміцца з дэканамі і адметнымі выкладчыкамі: Т.К. Кароткінай, А.П. Шань-

ко, К.І. Моніч, В.М. Мінаевай, Г.І. Ананчанка і інш. Апрача гэтага, можна пабачыць здымкі выпускнікоў, якія праславілі не толькі факультэт, але і ўніверсітэт. А гэта двухразовая алімпійская чэмпіёнка па гімнастыцы Ларыса Петрык, спявачка і тэлеведоўца Ларыса Грыбалева, дзіцячая пісьменніца, паэтка Маіна Бабарыка, паэт, член Саюза пісьменнікаў Беларусі Навум Гальпяровіч, былы дырэктар УА «Лужанская школа-інтэрнат-гімназія для адораных і таленавітых дзяцей Віцебскай вобласці», заслужаны настаўнік Рэспублікі Беларусь Уладзімір Шыцько.

Каля двух дзясяткаў выпускнікоў факультэта сталі кандыдатамі навук, а некаторыя з іх, напрыклад, А.Ф. Саладкова, С.У. Лауткіна, Н.В. Амасовіч, Н.І. Бумажэнка, выкладаюць на родным факультэце.

Музей ганарыцца тым, што ў яго экспазіцыі ёсць куточак, прысвечаны асобе, імя

якой носіць наш універсітэт, — П.М. Машэраву. Тут можна пабачыць арыгіналы фотамантажоў выпуску рабфака 1934 года і выпуску фізіка-матэматычнага факультэта 1939 года, адшукаць на іх фотаздымкі нашага земляка, а таксама ацаніць бюст Машэрава.

Вялікае значэнне музей надае правядзенню прафарыентацыйнай работы з вучнямі агульнаадукацыйных сярэдніх школ і сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў. Думаю, у тым, што на педагагічным факультэце няма праблем з наборам абітурыентаў, ёсць і заслуга музея.

Акрамя таго, экскурсаводы (выкладчыкі і студэнты) падчас экскурсій прывіваюць наведвальнікам музея любоў да Бацькаўшчыны, малой радзімы, прыроды роднага краю і, канешне, падкрэсліваюць вялікую ролю настаўніка ў грамадстве і ў жыцці кожнага чалавека. Гэта, безумоўна, выклікае ў будучых педагогаў гонар за абрадную прафесію.

В.М. БАРАНОК,
старшыня ветэранскай
арганізацыі ўніверсітэта,
адказны за работу
музея.



На здымку: у музеі гісторыі педагагічнага факультэта.